

Пералік дзяржаўных арганізацый і органаў,
якім рассылаюцца абавязковыя бясплатныя экзэмпляры

(у адпаведнасці з Пляжэннем аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 3 верасня 2008 г. № 1284)

№	Назва	Адрас рассылцы абавязковага экзэмпляра	Віды дакументаў	Колькасць экз.
1	Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная кніжная палата Беларусі" natbook.org.by	220002, г. Мінск, вул. В. Харужай, 31А/1 аддзел рэгістрацыі і ўліку АЭ т. (017) 357-61-12	друкаваныя неперыядычныя і перыядычныя выданні	1
			друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага раду)	1
			друкаваныя выданні, вырабленыя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	1
			камбінаваныя выданні	1
2	Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная бібліятэка Беларусі" nlb.by	220114 г. Мінск, пр. Незалежнасці, 116 аддзел камплектавання т. (017) 293-29-50, (017) 293-25-50	друкаваныя неперыядычныя і перыядычныя выданні	2
			выданні для інвалідаў па зроку	1
			друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага раду і контурных карт і планаў)	1
			неапублікаваныя дакументы (дысертацыі і іх электронныя копіі)	1
			электронныя выданні	1
			друкаваныя выданні, якія выраблены на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	1
3	Дзяржаўная ўстанова «Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь» preslib.org.by	220010, г. Мінск, вул. Савецкая, 11 аддзел камплектавання т. (017) 200-38-40	друкаваныя неперыядычныя і перыядычныя выданні	2
			друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага раду і контурных карт і планаў)	1
			друкаваныя выданні, якія выраблены на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	1
			камбінаваныя выданні	2
			электронныя выданні	1

4	Дзяржаўная ўстанова "Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі" http://csl.bas-net.by	220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 15 аддзел камплектавання т. (017) 379-10-02, 307-14-90	друкаваныя непэрыядычныя выданні	1
			друкаваныя перыядычныя выданні (акрамя раённых і нізавых газет)	1
			друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў ўсяго маштабнага раду і контурных карт і планаў)	1
			друкаваныя выданні, якія выраблены на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	1
			камбінаваныя выданні	1
			электронныя выданні	1
5	Дзяржаўная ўстанова "Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка" http://rntb.org.by	220004, г. Мінск, пр. Пераможцаў, 7 аддзел камплектавання т. (017) 203-32-69	друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя, камбінаваныя і электронныя выданні навукова- тэхнічнай, вытворчай, эканамічнай і прававой тэматыкі	1
			выданні па інтэлектуальнай уласнасці, у тым ліку патэнтныя дакументы	1
6	Дзяржаўная ўстанова "Рэспубліканская навуковая медыцынская бібліятэка" http://rsml.med.by	220007, г. Мінск, вул. Фабрыцыуса, 28 аддзел камплектавання т. (017) 272-22-30, 368-30-89	друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя, камбінаваныя і электронныя выданні медыцынскай і біялагічнай тэматыкі	1
7	Дзяржаўная ўстанова "Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча" Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі http://www.belal.by	220108, г. Мінск, вул. Казінца, 86, корп. 2, аддзел камплектавання, т. (017) 379-07-59, 379-24-52	друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя, камбінаваныя і электронныя выданні па галінах аграпрамысловага комплексу, сельскай гаспадаркі, харчовай і перапрацоўчай прамысловасці, лясной гаспадаркі, па прыродных рэсурсах, экалогіі	1
8	Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка" http://lib.bspu.by	220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вуч. корп. 3, аддзел камплектавання т. (017) 311-20-76, 311-20-79	друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя, камбінаваныя і электронныя выданні па адукацыі, педагогіцы і псіхалогіі	1
9	Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага універсітэта http://www.library.bsu.by	220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4, аддзел камплектавання т. (017) 209-50-34	друкаваныя непэрыядычныя, камбінаваныя і электронныя выданні, якія адносяцца да навуковых і вучэбных выданняў для вышэйшай школы	1

Абласныя бібліятэкі				
10	Дзяржаўная ўстанова "Мінская абласная бібліятэка ім. А.С. Пушкіна" http://pushlib.org.by	220005, Мінск, вул. Гікала, 4 т. (017) 374-93-31	друкаваныя неперайдычныя і перайдычныя, камбінаваныя і электронныя выданні, якія выпускаюцца вытворцамі абавязковага экзэмпляра вобласці	1
	Установа культуры "Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага" http://www.brl.by	224016, г. Брэст, б-р Касманаўтаў, 48 т. (0162) 57-45-26		
	Дзяржаўная ўстанова "Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна" http://vlib.by	210601, г. Віцебск, вул. Леніна, 8а т. (0212) 67-30-58		
	Установа "Гомельская абласная універсальная бібліятэка імя У.І. Леніна" http://goub.org	246085, г. Гомель, пл. Перамогі, 2а т. (0232) 33-90-68		
	Дзяржаўная ўстанова культуры "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка ім. Я.Ф. Карскага" https://grodno.lib.by	230023, г. Гродна, вул. Карбышава, 17 т. (0152) 71-89-52		
	Установа культуры "Магілёўская абласная бібліятэка ім. У.І. Леніна" http://libmogilev.by	212030, г. Магілёў, вул. Крыленка, 8 т. (0222) 63-11-72		
11	Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых ДУ "Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г. Мінска"	220029, г. Мінск, вул. Камуністычная, 42 т. (017) 356-58-32, 357-56-65	усе выданні для інвалідаў па зроку і людзей са слабым зрокам	1
12	Рэспубліканскія дзяржаўныя архівы	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	рэспубліканскія друкаваныя перайдычныя выданні (паводле пераліку , які зацвярджаецца Міністэрствам інфармацыі і Міністэрствам юстыцыі)	1
13	Абласныя дзяржаўныя архівы	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	абласныя друкаваныя перайдычныя выданні (паводле пераліку , які зацвярджаецца Міністэрствам інфармацыі і Міністэрствам юстыцыі)	1
14	Занальныя дзяржаўныя архівы	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя перайдычныя выданні, якія выпускаюцца ў гарадах і раёнах, што ўваходзяць у зону абслугоўвання архіваў (паводле пераліку , які	1

			зацвярджаецца Міністэрствам інфармацыі і Міністэрствам юстыцыі)	
15	Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь https://president.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя непэрыядычныя афіцыйныя, масава-палітычныя і літаратурна-мастацкія выданні, выданні прававой тэматыкі	2
			друкаваныя перыядычныя выданні	2
16	Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь www.sovrep.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	Рэспубліканскія, абласныя, раённыя і гарадскія друкаваныя перыядычныя выданні, адным з заснавальнікаў якіх выступаюць дзяржаўныя органы	1
			друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя выданні прававой тэматыкі	1
17	Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь house.gov.by/by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	рэспубліканскія і абласныя друкаваныя перыядычныя выданні, адным з заснавальнікаў якіх выступаюць дзяржаўныя органы	1
			друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя выданні прававой тэматыкі	1
18	Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь government.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	масава-палітычныя выданні,	1
			друкаваныя перыядычныя выданні	1
19	Дзяржаўны сакратарыят Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь president.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	рэспубліканскія газеты	1
20	Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь kc.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	рэспубліканскія газеты, адным з заснавальнікаў якіх выступаюць дзяржаўныя органы	1
			друкаваныя непэрыядычныя і перыядычныя выданні прававой тэматыкі	1
21	Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь kgk.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	рэспубліканскія газеты	1
			электронныя афіцыйныя выданні Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці	1
22	Міністэрства інфармацыі Рэспублікі	220004, г. Мінск, пр. Пераможцаў, 11	друкаваныя непэрыядычныя выданні, календары	2

	Беларусь mininform.gov.by	прыёмная т. (017) 203-92-31 e-mail: info@mininform.gov.by	друкаваныя перыядычныя выданні	3
			друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага раду)	1
			друкаваныя выданні, якія выраблены на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	2
23	Дзяржаўны картографа-геадэзічны фонд Рэспублікі Беларусь maps.by	220029, г. Мінск, пр. Машэрава, 17 т. (017) 334-72-04 e-mail: geocenter@maps.by	друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага раду)	10
			друкаваныя картаграфічныя выданні, вырабленыя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па заказах нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	1
24	Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь http://www.gki.gov.by/	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	картаграфічныя выданні ўсіх відаў (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага раду)	3
25	Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь https://www.mil.by/	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт, планаў усяго маштабнага раду і контурных карт)	3
26	Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь http://mvd.gov.by/	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага рада і контурных карт і планаў)	1
27	Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь https://mart.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя перыядычныя выданні, зарэгістраваныя ў якасці рэкламных	1
28	Дзяржаўны пагранічны камітэт Рэспублікі Беларусь http://gpk.gov.by/	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт і планаў усяго маштабнага рада і контурных карт і планаў)	1
29	Упраўленні ідэалагічнай работы і па справах моладзі аблвыканкамаў			
	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінскага аблвыканкама minsk-region.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр		1

	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы і па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама brest-region.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	друкаваныя неперыядычныя і перыядычныя выданні, якія выпускаюцца вытворцамі абавязковага экзэмпляра вобласці	
	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама vitebsk-region.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр		
	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гомельскага аблвыканкама gomel-region.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр		
	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама region.grodno.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр		
	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы і па справах моладзі Магілёўскага аблвыканкама mogilev-region.gov.by	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр		
30	Установа "Беларускі дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі" https://bdantd.by/	220030, г. Мінск, вул. Кірылы і Мяфодзія, 4 прыёмная т. (017) 378-51-97 e-mail: bgantd@mail.ru	друкаваныя картаграфічныя выданні (акрамя дзяржаўных тапаграфічных карт усяго маштабнага рада і контурных карт і планаў)	1
31	Дзяржаўная ўстанова "Беларускі інстытут сістэмнага аналізу і інфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы" http://belisa.org.by/	220004, г. Мінск, пр. Пераможцаў, 7 т. (017) 203-14-87 e-mail: isa@belisa.org.by	неапублікаваныя дакументы	1
32	Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь http://ncpi.gov.by/	220030, г. Мінск, вул. Берсана, 1а прыёмная т. (017) 279-99-09 e-mail: mail@ncpi.gov.by	друкаваныя неперыядычныя і перыядычныя выданні прававой тэматыкі	1
33	Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых	220030, г. Мінск, вул. Берсана, 1а т. (017) 200-12-25	друкаваныя неперыядычныя і перыядычныя выданні прававой тэматыкі	1

	даследаванняў Рэспублікі Беларусь http://center.gov.by/	e-mail: center@pmrb.gov.by	афіцыйныя перыядычныя друкаваныя выданні (газеты "СБ. Беларусь сёння", "Звязда", "Народная газета" і "Рэспубліка")	1
34	Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь http://www.kgb.by/	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	электронныя афіцыйныя выданні Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці	1
35	Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь http://www.nbrb.by/	патрабуе ўдакладнення вытворцам, які рассылае абавязковы экзэмпляр	электронныя афіцыйныя выданні Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці	1